

Васенінія настроі Зъ дзёныніка «любителей покушать»

1917 год. На дварэ гразка, сыра, няпрыветна - нудна на дварэ. Нудна й у хаце. І есьці ня хочаша... кусок папірок горла становішча.

І прырода супраць нас. Восень, а тут ралтам - навальніца, гром, маланка, зямлю страсанула, і закрушила завіруха. Куды тут есьці будзеш. Выпіў-бы ды... Эх, лепш пачакашь, бо...

Дзе гэта калі хто бачыў? Ды нічога з гэтага ня будзе.

1918 год. Восень. Вой, есьці хочаша, а працавашь ня хочаша: у сабатаж запісаўся. Панясу штаны на рынак. Эх, выпінь! «Где ты, времечко?». Ну, ды нічога, бо...

Дзе гэта калі хто бачыў? Ды нічога з гэтага ня...

1919 год. Восень. «Ну и времена». Прадаў пінжак з бліскучымі гузікамі, а купіў трыв фунты хлеба ды кусок цукру-рафінаду ў прыдачу. Трэба шукашь працу, пакуль што якое... Бо ўсё роўна...

Дзе гэта калі хто бачыў? Ды нічога з гэтага...

1920 год. Восень. Сыра, гразка. Вязу грамафон у вёску, памяняю на хлеб... Эх, ты, яблычка - ды краснабокае... Цыфу! Ну й што гэта за жыщыё, ну й што гэта за праца?

Дзе гэта калі хто бачыў? Ды нічога...

1921 год. Восень. Холадна ў шынялі, а башнікі араарускія, трасна ім у бок, ня любяшь нашага клімату. Грэюся ў сталоўцы. Разам з камісарам ем зацірку, гавару аб сусьеветнай рэвалюцыі, і ўсё роўна есьці хочаша... Не, так далей нічога ня будзе. Займаю восем пасадаў, трэба яшчэ пару ласташь. Бо ўсё роўна...

Дзе гэта калі хто бачыў?

1922 год. Восень. Сыра, ды ня холадна. Новы венер

павеяў, трошкі мякчэйшы. Я нясу на рынак мяшок грошы, куплю хлеба, а можа й на фунт сала хопінь.

А ўсё-ж ткі цяжка: мяшок карак шісьне, хоць і мяккія грошы.

Дзе гэта калі хто?

1923 год. Восень. Холадна, але ня мне. Я сабе купую новае паліто. Кажушь, нейкае сьвята йдзе, трэба есьці купінь хоць на чырвоначык. Эх, выпіць-бы...

Дзе гэта калі?

1924 год. Восень. Сыра, а мне й мора па калені. І жывот у мяне - во! Дай бог кожнаму..

Чаго-б тут такога зьесыці? Мяса надаела, булка - таксама. Вінца-б выпіць ды ікрой зярністай закусіць, як гэта было калісь...

А цяпер?

Дзе гэта?

1925 год. Восень, ня сыра й ня холадна, і жыць можна. Купіу к сьвяту новую пару ды жонцы сукенку ядвабную, ды гарэлкі, ды віна. На цэлых 10 «чарвякоў» накупіу к сьвяту і «пития и яства». А ўвечары ў клуб пайду. Ну й закусім, ну й вып'ем. Эх, таварышы, гэта-ж жышыцё...

Дзе?

1926 год. Восень. За што бароліся, таварышы? Гэта-ж ніколі падобнага ня было. Зачынілі! За тры дні да сьвята зачынілі, каб табе зачынілі!.. Плаці цяпер за бутэльку 2 р. 50к.

Ну й народ, ну й времена.

Званю на завод «Беларусь», каб хоць піва вядры са трыв прыслалі...

Нудна. Нудна на дварэ, нудна і ў хаце, і есьці ня хочаша, кусок папірок горла становішча... Восень, а тут рантам зачынілі...

Дзе гэта калі хто бачыў? Ды нічога з гэтага ня будзе...